

**План работы бібліятэк  
Дзяржаўнай установы культуры  
“Мастоўская раённая бібліятэка” на жнівень 2020 г.**

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” прымуць удзел у абласных анлайн-праектах:

1. Літаратурны бібліяпраект “Вялікай Перамозе – 75!” (буктрэйлеры, водгукі аб кнігах, відэаагляд кніг аб Вялікай Айчыннай вайне);
2. Бібліятэчны анлайн-праект “Кніжныя сустрэчы” (тэматычныя відэаагляд літаратуры);
3. Краязнаўчы анлайн-праект “А ці ведаеце Вы, што ...?”;
4. Бібліятэчны анлайн-праект “ВО!Круг книг!”.

**Мастоўская раённая бібліятэка**

- “Спорт. Здоровье. Красота.” – кніжна-ілюстраваная выстава (у рамках культурна-спартыўнага свята), 01.08
- “Наша безопасность – в наших руках” – кніжна-ілюстраваная выстава, 03.08
- “Все приходящее, а природа вечна...” – адкрыты прагляд літаратуры, 06.08
- “Старые, добрые знакомые” – відэаагляд кніг (да Сусветнага дня кнігалюбаў, у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”), 07.08
- “В краю слияния двух рек: Немана и Щары” – віртуальны веламаршрут у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што?...”, 14.08
- “Огонь душевной теплоты” – гадзіна зносін (ГА “БелТІЗ”), 14.08
- “Заготовки для сытой зимовки” – выстава-рэцэпт (у рамках выезда бібліобуса), 19.08
- “Война глядит на книжные страницы” – відэаагляд кніг (у рамках літаратурнага бібліяпраекта “Вялікай Перамозе – 75!, 21.08
- “Город мой прекрасный на берегу реки” – бібліяфэст, 29.08

**філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка”**

- “19 книг, которые нужно прочитать, чтобы понимать себя и других” – віртуальная выстава (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”), 02.08
- “З любоўю да роднай старонкі” – анлайн-падарожжа (да Года малой радзімы, у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што ...?”), 05.08

Аздараўленчы лагер “Нёман”

- “З любоўю да роднай старонкі” – гульня-падарожжа, 10.08
- “В гости к Незнайке” – пазнавальна-забаўляльная праграма, 11.08
- “Там, на неведомых дорожках” – гульня-падарожжа, 19.08

- “Прыгоды мышонка Пік-Пік” – літаратурны сундучок (да 55-годдзя Л.Рублеўскай), 21.08

- “Как воспитать вундеркинда” – эрудыт-урок, 27.08

### **філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка”**

- “Небывальщина и многое другое” – агляд дзіцячай перыёдыкі, 04.08

- “Мой родны кут, як ты мне мілы...” – краязнаўчае падарожжа (да Года малой радзімы, раенны бібліятэчны праект “Здесь мы живем и край нам этот дорог” на 2019-2020 гг.), 05.08

- “Асцярожна, дзеці!” – гульнівая праграма, 06.08

- “У свеце казак” – віктарынная карусель, 11.08

- “Большая переменка!” – тэматычны відэаагляд твораў для падлеткаў Ю.Сітнікава (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”), 14.08

- “Планета детской периодики” – тэматычны відэаагляд (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”), 24.08

- “Час мультфильма по заявкам” – мультсеанс, 25.08

### **філіял “Глядавіцкая сельская бібліятэка”**

- “Аўкцыён прыказак, прымавак, казак, загадак” – забаўляльная фальклорная віктарына, 20.08

- “Мая вёска, мая вуліца, мая малая Радзіма” – віктарына, 23.08

### **філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”**

- “Добрых рук прекрасные творенья” – вечар-выстава, 07.08

- “Будь острожен везде и всегда” – інфармацыйная гадзіна, 13.08

- “Таланты родной зямлі: Бібіла Пётр Мікалаевіч” – віртуальная гутарка (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”), 14.08

- “Успомнім славетныя імёны” (да 530-годдзя з дня нараджэння Францыска Скарыны) – бібліяграфічны агляд, 19.08

- “Вершы Якуба Коласа” – гучнае чытанне (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”), 26.08

### **філіял “Дубненская сельская бібліятэка”**

- “Лютики – цветочки у меня в садочке” – фотаконкурс (аматарскае аб’яднанне для пажылых людзей “Сяляначка”), 15.08

- “Храм Святителя Николая Чудотворца в аг.Дубно” – анлайн – падарожжа (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”), 20.08

- “Сказка Андерсена Г.Х. Снежная королева” – водгук (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”), 20.08

- “Летние рекорды” – гульня, 27.08

- “Нам кніга – вечнае святло, крыніца ведаў, цуд бясконцы” – пазнавальная гадзіна (да Дня беларускага пісьменства), 31.08

### **філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”**

- “В гостях у героев сказок Корнея Чуковского” – анлайн-інфарміна (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта "Во!Круг книг!"), 08.08
- “Нам лето сказку подарило” – конкурс казачнікаў, 08.08
- “Я з мультфільмаў, я са казак, адкажыце без падказак” – віктарына, 13.08
- “Хатняя аптэка: лекавыя расліны” – гадзіна парад (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха” на 2019-2020 гг.), 22.08

### **філіял “Лунненская сельская бібліятэка”**

- “Любимые песни моего поколения” – літаратурна-музычная кампазіцыя (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха” на 2019-2020 гг., аматарскае аб’яднанне для пажылых людзей “Гаспадынька”), 07.08
- “Там на невидимых дорожках” – гульня-падарожжа, 14.08

### **філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”**

- “Быў. Ёсць. Буду” – літаратурная гадзіна, 07.08
- “Касцёл Наведвання Святой Дзевы Марыі” - віртуальнае падарожжа (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што?...”), 12.08
- “Безопасность – это важно” – інфарміна, 19.08
- “Паклон табе, бацькоўскі дом” – тэматычны вечар (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха” на 2019-2020 гг.), 21.08
- “Знакамітыя землякі: Кандратовіч Віктар Антонавіч” - віртуальнае знаёмства (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што?...”), 21.08
- “Шумі, мой родны лес!” – экскурсія ў лес (раённая бібліятэчная дзіцячая праграма “Край родной, познакомяцца с тобой” на 2019 – 2020 гг., аматарскае аб’яднанне “Пралеска”), 30.08

### **філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”**

- “Мой любы край ” – гадзіна фальклору (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха” на 2019 – 2020 гг.), 02.08
- “Зямля, дзе пачаўся мой лёс” – краязнаўчая гадзіна (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная праграма “Край родной, познакомяцца с тобой”), 09.08
- “Умей быть благодарным” – гульня (аматарскае аб’яднанне “Моладзь.ВУ”), 12.08
- “Правила нашей безопасности” – урок, 14.08
- “Наш общий дом - природа” – экалагічны урок (аматарскае аб’яднанне “Моладзь.ВУ”, 21.08
- “Мама – сонейка маё...” – чытаем вершы пра маму (бібліятэчны анлайн-праект “Во! Круг книг!”), 28.08

### **філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”**

- “Чайка з лётам арліным” – паэтычны вечар (да 110-годдзя с дня нараджэння Ларысы Геніюш), 01.08
- “Безопасное лето” – інфармацыйная гадзіна, 05.08
- “Капля Святой Ганны ў аг. Пацавічы Мастоўскага раёна” – анлайн-падарожжа (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што?...”), 12.08
- “Что вы знаете о СПИДе?” – бліц-турнір, 14.08
- “Ніколі не забудзем” – водгук на кнігу (у рамках літаратурнага бібліяпраекта “Вялікай Перамозе – 75!”), 23.08
- “Вкусные хлопоты” – гадзіна карысных парад, 30.08

### **філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”**

- “Путешествие в страну «Безопасности»” – пазнавальна-гульнёвая праграма, 08.08
- “Жыцце і творчасць Ларысы Геніюш” – літаратурнае падарожжа, 09.08
- “Спас – усяму час” – яблычныя вячоркі (аматарскае аб’яднанне “Общение”), 16.08
- “Пескаўскае гета” – анлайн – інфарміна (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”), 22.08
- “Па старонках любімых кніг” – літаратурны рынг, 22.08
- “Сказки читать и героев узнавать” – гульня-віктарына, 23.08

### **філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка”**

- “Паэтычныя творы М. Танка” – гучнае чытанне (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”), 20.08
- “Знакамітыя землякі аг. Масты Правыя: Балтрукевіч С. І.” – віртуальная інфарміна (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”), 27.08

### **філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”**

- “Лёс краіны вырашай сам” – інфармацыйная гадзіна (да Выбарыў Прэзідэнта РБ), 01.08
- “Што вы ведаеце пра родныя мясціны?” – краязнаўчая віктарына (да Года малой радзімы), 08.08
- “Не прывыкну сэрцам да чужых старон” – літаратурная гадзіна (да 110-годдзя з дня нараджэння Л. Геніюш), 14.08
- “Путешествие по волшебной стране сказок” – віктарына, 15.08
- “Пяром душа вадзіла” – анлайн-сустрэча з паэтам-земляком Іваноўскім М.П. (да Года малой радзімы, у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”), 19.08

### **філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”**

- “Камень-следавік у аг. Струбніца Мастоўскага раёна” – віртуальнае падарожжа (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”), 18.08
  - “Навстречу мечтам и ветрам” – падарожжа (да 140-годдзя з дня нараджэння А. Грына), 23.08
  - “Детские руки творят чудеса” – работа з бумагай (аматарскае аб’яднанне “Краіна талентаў”), 30.08
- філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”**
- “Азбука бяспекі” – пазнавальная гадзіна, 01.08
  - “Ад родных ніў” – літаратурны партрэт – выстава (да 110-годдзя з дня нараджэння Л. Геніюш), 05.08
  - “Выратавальнік вачыма дзяцей – які ён?” – выстава малюнкаў, віктарына, 15.08
  - “Край свой родны абыйду, скарбы розныя знайду” – фальклорная гадзіна (раённы бібліятэчны праект “Здесь мы живём и край нам этот дорог” на 2019-2020 гг.), 16.08.20
  - “Ніколі не забудзем” – анлайн-чытанне ўспамінаў дзяцей пра вайну (у рамках літаратурнага бібліяпраекта “Вялікай Перамозе – 75!”), 16.08
  - “Ключ к загадкам природы” – пазнавальная гадзіна-гульня (кнігі пра розныя з’явы прыроды), 21.08
  - “Летние хлопоты, осенние застолья” – сустрэча – размова (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха” на 2019-2020 гг.), 30.08
  - “Подзвіг Фёдара Шостка з вёскі Раўкі” – анлайн-паведамленне (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”), 30.08

*Пры паляпшэнні эпідэміялагічнай сітуацыі, выкліканай новым каронавірусам 2019-нCoV, масавыя мерапрыемствы ў бібліятэках ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” будуць праведзены ў адпаведнасці з гадавым планам.*

Дырэктар  
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах